

Ljašuk, Viktoryja Marlenaŭna

**Онімы Скарына і Прага ў беларускім мастацкім тэксце :  
культуралагічны і стылістычны аспект**

*Opera Slavica.* 1999, vol. 9, iss. 4, pp. 16-24

ISSN 1211-7676

Stable URL (handle): <https://hdl.handle.net/11222.digilib/117195>

Access Date: 16. 02. 2024

Version: 20220831

Terms of use: Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University provides access to digitized documents strictly for personal use, unless otherwise specified.

## ОНІМЫ СКАРЫНА І ПРАГА Ў БЕЛАРУСКІМ МАСТАЦКІМ ТЭКСЦЕ: КУЛЬТУРАЛАГЧНЫ І СТЫЛІСТЫЧНЫ АСПЕКТ

Вікторыя Ляшук (Мінск)

Уласныя імёны, онімы, складаюць частку моўнай камунікатыўнай сістэмы, з'яўляючыся пры гэтым значным міжмоўным пластом лексікі, што не патрабуе перакладу. Кожны з онімаў нясе інфармацыю пра анаамастычную простору мовы, пра сістэму індывідуалізацыі, ідэнтыфікацыі аб'ектаў рэчаінасці. Найменні, што служаць для вылучэння пэўных, часта адзінковых рэалій, займаюць асобае месца ў культурным жыцці, маюць свае заканамернасці функцыянавання.

Сярод онімаў існуюць яздерныя структурныя кампаненты, здольныя канцэнтраваць у сабе каштоўныя фонавыя веды пра жыццё грамадства і пра гістарычных асоб, якія ўпірывалі на яго зрухі. У гэтым плане найперш вылучаюцца антрапонімы і тапонімы (айконімы і гідронімы), досьць устойлівия адзінкі ў анаамастыконе кожнага народа на працягу не аднаго гістарычнага перыяду. Яны пры функцыянаванні набываюць значную частотнасць і полівалентнасць, што, як правіла, знаходзіць адлюстраванне ў мастацкай літаратуры.

Такой моўнай адзінкай у беларускім сучасным анаамастыконе, бясспрэчна, з'яўляецца ўласнае імя *Францыск/Францішак Скарыйна*, належнае да нацыянальнай культурнай традыцыі, мастацкай літаратуры, а паводле сусветнага аўтарытэту названай ім гістарычнай асобы – вядомае іншым народам. У тэкстах беларускай мастацкай Скарыйніяны, – як адлюстраванне даўніх сувязей чэшскага і беларускага народаў, – распаўсюджаны ўрbonім *Прага*. Яго высокая частотнасць звязана з надзвычайнім значэннем гэтага культурнага цэнтра Еўропы для дзеянасці беларускага першадрукара.

Прыцягненне онімаў у мастацкі тэкст выклікаецца ўзаемадзеяннем культуралагічных і стылістычных фактараў, якія ў пэўны перыяд грамадскага і літаратурнага развіцця выяўляюцца і рэалізуюцца па-рознаму. Пры гэтым мастацкаму асваенню онімаў папярэднічае іх больш-менш працяглай функцыянаванні ў іншых стылях, за час якога акрэсліваецца напаўненне гэтых адзінак прагматычным зместам, ствараючы глеба для іх

культурна-мастацкага і стылістичнага асэнсавання. Як адзначае Уладзімір Конан, «літаратурна-мастацкае адлюстраванне дзейнасці Францыска Скарыны і яго эпохі началася ў перыйяд паскоранага развіцця беларускай літаратуры, нацыянальной самасвядомасці і прагрэсіўнай грамадска-палітычнай думкі – у канцы 19 – пачатку 20 стагоддзя»<sup>1</sup>. Імя ж Скарыны, а таксама і назва чэшскай Прагі ўпамінающа ў прыжыццёвых афіцыйных паперах, у Скарынавых прадмовах і пасляслоўях да Бібліі, а з XVII стагоддзя – у навуковых працах. Вядомыя нам сёння дакументы сведчаць, што і пры жыцці Ф. Скарына меў аўтарытэт высокаадукаванага рупнага чалавека. Спартрэбілася тры стагоддзі, каб падрыхтавацца да спасціжэння асобы Ф. Скарыны і яго дзейнасці – глыбока ім усвядомленай і лагічна аргументаванай. У сваёй сутнасці Ф. Скарына стаў увасабленнем духоўных здольнасцей і культурных запатрабаванняў Беларусі, таму так арганічна і важка ўвайшоў яго вобраз у беларускую мастацкую літаратуру, а яго ўласнае імя набыло сімвалічнае значэнне, якое перадае ідэал гуманізму, патрыятызму, адукаванасці, нястомнай духоўнай працы і асветніцтва, жыцця на карысць сваёй Бацькаўшчыны.

Культуралагічны аспект ужывання антропоніма *Францыск/Францішак Скарына* вынікае з яго шырокага гісторыка-культурнага фону, які ўключае беларускія і сусветныя рэаліі розных гістарычных часоў. Культурным фактам з'яўляецца падкрэсленне Скарынамі свайго аўтарства, што аказала непасрэдны ўплыў на мастацкае выкарыстанне яго імя наступнікамі. Прыклад такога ўжывання дае сам Скарына, паколькі даследчыкі адзначаюць мастацкасць Скарынавага выкладу. Так, у энцыклапедычным даведніку «Мысліцелі і асветнікі Беларусі. X–XIX стагоддзі», дзе ўсходнеславянскому першадрукару прысвячаны грунтоўны артыкул аўтарскага калектыву, сцвярджжаеца: «На пераклад бібліі паўплывала духоўная атмасфера эпохі Адраджэння, своеасаблівы артыстызм і погляд на культуру з эстэтычнага боку»<sup>2</sup>. А. Ф. Коршунau адзначае: «У літаратурнай творчасці Скарыны раскрыліся не толькі яго рознабаковыя веды, але і яркі талент пісьменніка-публіцыста, выдатнага мастака слова»<sup>3</sup>. Вучоныя звяртаюць увагу на стыль выкладу. Напрыклад, Вячаслаў Чамярыцкі падкрэслівае: «Скарынаў пераклад – не проста літаратурна дасканалы, ён класічны.

<sup>1</sup> Конан, У. М.: Францыск Скарына ў мастацкай літаратуры // «Народу свайму ўслугуючы...» / Уклад. М. Б. Яфімава. Мінск, 1990. С. 11.

<sup>2</sup> Конан, У. М., Падокшын, С. А., Юха, І. А.: Скарына (Скарыніч) Францыск // Мысліцелі і асветнікі Беларусі. Мінск, 1995. С. 130.

<sup>3</sup> Коршунau, А. Ф.: Творчая спадчына Францыска Скарыны // Францыск Скарына. Творы. Мінск, 1990. С. 11.

Стыль яго прости і выразны і адначасна ўмерана ўзнёслы, выклад – натурадальны і свабодны, але без адвольнасцей і шматслоўнасці. Яшчэ больш дзелавыя і лаканічныя, змястоўныя і важкія прадмовы першадрукара. У цэлым жа кніга Скарыны – гэта класічна завершаны твор мастацтва, у якім гарманічна, у арганічным адзінстве спалучаны ўсе элементы<sup>4</sup>. У гэтай гармоніі закладзены асновы мастацкага функцыянування антрапоніма *Францыск/Францішак Скарына*, а таксама і ўрbonіма *Прага*, паколькі вытворны ад яго адносны прыметнік ужываецца ў Скарынавых кнігах пры абазначэнні месца іх выдання: (*Старое*) *Место Празское*.

Стыль падачы свайго аўтарства Францішкам Скарынам (як выключную культурную з'яву, не харктэрную для іншых яго землякоў-творцаў) адзначае Ігнат Дварчанін. Сваё імя і прозвішча першадрукар дапаўняе заслужанымі навуковымі тытуламі (*докторъ; в лекарскихъ наукахъ докторъ, въ лекарстве и въ наукахъ докторъ*), узнёсла-змястоўнымі перыфразамі (*ученый мужъ, избранный мужъ*). «Усюды Скарына выступае як моцны аўтарытэт, які шмат ведае, а таму і робіць»<sup>5</sup>. На прыкладзе прадмовы да Кнігі Іова Уладзімір Конан заўважае: «Скарына аб'яўляе сваё аўтарства, сваю кампетэнтнасць, мэту як пісьменніка, выдаўца, асветніка»<sup>6</sup>.

У выбары Ф. Скарынам для сваёй выдавецкай дзейнасці Прагі навукоўцы бачаць аб'ектыўную заканамернасць. У іх аргументах пераважаюць культуралагічныя фактары – багаты вопыт перакладаў Святога Пісання; геаграфічная блізкасць да іншых цэнтраў еўрапейскага кнігадрукавання; пашырэнне і развіццё сувязяў паміж тагачаснымі Чэхіяй і Беларуссю. Пры гэтым найважнейшым лічаць тое, што Прага была агульнапрызнаным цэнтрам гусіцкіх ідэй і верацярпімасці, мела багатыя традыцыі кнігадрукавання. Мастацкая інтэрпрэтацыя спыняе ўвагу на апошнім тлумачэнні. Менавіта яго выбірае Алег Лойка ў рамане-эсэ «Францыск Скарына або Сонца Маладзікова», передаючы думкі першадрукара: ... *Чым Прага для яго ёсьць, ужо цяпер ён ясна разумее: адзіны горад, што даў згоду, пайшоў на дамоўленасць з ім, стаў месцам здзяйснення яго мары.* Антон Ясінскі падкрэслівае, што пры выборы Скарынам менавіта Прагі «ўпэўненасць у спакоі і бясьпецы мела далёка не апошніе

<sup>4</sup> Чамярыцкі, В. А.: «...Народу свайму ўслугуючы»// Полымя. 1987. № 8. С. 201.

<sup>5</sup> Дварчанін, І.: «Послужыти посполитому люду...»// Слаўны сын Беларусі / Уклад. С. С. Панізінік. Мінск, 1994. С. 208.

<sup>6</sup> Конан, У. М.: Свет Францішка Скарыны // Полымя. 1990. № 8. С. 187.

значэнне»<sup>7</sup>. Яшчэ адну істотную акалінасць, узгадваючы друкарскія традыцыі Венецыі, заўважае А. С. Мыльнікаў: «Скарыну магла прыцягваць культурная блізкасць Чэхіі, магчымасць у Празе мець тое асяроддзе, якое, натуральна, адсутнічала ў неславянскай Італіі і якое яму спрыяла плённа займацца перакладчыцкай і выдавецкай працай»<sup>8</sup>. Бяспрэчна, гэтым тлумачыцца асаблівасць Скарынавага стылю ацэначна акрэсліваць месца свайго плённага кнігадрукавання.

Моўнымі сродкамі ўласаблення такой інфармацыі абраны складаныя назвы з традыцыйнымі для ёўрапейскага красамоўства азначэннямі: *Во славномъ Великомъ Месте Празскомъ; у славномъ Старомъ месте Празскомъ* ды інш. Такое шматслоўнае, узнёсласе найменне ў сучасных беларускіх мастацкіх тэкстах выкарыстоўваеца досыць абмежавана, у змененым выглядзе – з іншым лінейным размяшчэннем кампанентаў, са скарачэннем іх колькасці: *Не аб пажарах думае сёння ў Старым Пражскім Месце Францыск Скарына; Няхай самога Францішка там сёння няма, ды яму здаецца, што ён – там, што сёння ён лучыць мінулае і сённяшнє, аддаленае і блізкае – лучыць ужо тут, на Старым Пражскім Месце, у адзіным сабе...* (Алег Лойка. Францыск Скарына або Сонца Маладзіковае). Выкарыстоўваеца цытаты: *А пакуль што Францыск ідзе знаёмымі вулачкамі «вялікага і старога горада», як ён з замілаваннем называў у сваіх прадмовах Прагу, што колісь дала прытулак яму і яго вялікай справе* (Анатоль Клышка. Францыск Скарына, альбо Як прыйшла да нас кніга); *У вясёлай «добраі, старой Празе» завялася рэлігійная падазронасць* (Уладзімір Караткевіч. Верса ў сілу дабрыні, або Сын Беларусі, сын Прагі).

У мастацкіх тэкстах ўжываюцца мадэляваныя маналогі Скарыны, яго дыялагічныя выказванні, у складзе якіх традыцыйныя азначэнні развіваюць урbonім *Прага: Майстроў-памочніка ў развеяў вецер// Саўдзельнікам маім усё цяжэй// Пасля славутай Прагі датрымаць// Са мной хаўрус друкарскі...*(Мікола Арочка. Судны дзень Скарыны). У гэтым прыкладзе ацэначнае спалучэнне *славутая Прага*, адзначанае, як і ў Скарыны, павагай і ўзнёсласцю, контрастуе з пачуццём безвыходнасці і адзіноты ўсяго выказвання, узмацняючы яго эмацыянальнае ўздзеянне.

<sup>7</sup> Ясінскі, А.: З культурнае гісторыі Чэхіі пачатку XVI-га стагоддзя // Чатырохсотлецце беларускага друку. Менск, 1926. С. 41.

<sup>8</sup> Мыльнікаў, А. С.: Ф. Скарына і чэшскае кнігадрукаванне // 450 год беларускага кнігадрукавання. Мінск, 1969. С. 188.

Алег Лойка ў цытаваным вышэй рамане-эсэ прыводзіць арыгінальную інтэрпрэтацыю азначэння *слаўны* (горад), устаноўліваючы семантычныя сувязі паміж прыметнікамі-азначардннямі *прыгожы – славуны – вялікі – вечны*, уключае іх у плынъ думкі Францыска Скарыны, тоеснай аўтарскаму меркаванню, выбіраючы для гэтага форму няўласна-простай мовы. Пры гэтым дакладна названа месца прысутнасці галоўнага героя – у *Празе, друкарні шматпаважсанага Паўла Севярына*. Такі сінтэз мастацкасці і дакладнасці, багацце сінтаксічных сродкаў выражэння логікі мыслення і максімальная канкрэтызацыя высноў паўтарае заканамернасці Скарынавага мыслення, Скарынавага стылю.

Стылістычнай асаблівасцю ўяўляеца і частотнасць форм урбоніма *Прага*, што ўказваючы на прасторавыя адносіны – месца, дзе адбываючца падзеі, на якое ці ад якога накіравана дзеянне і г. д. Як правіла гэты онім ужываеца без азначэнняў ды іншых сродкаў стылістычнай выразнасці, выконваючы ролю канкрэтызатара паведамлення: *I самае галоўнае ў тым, што не толькі вучнем у друкарскай справе, а паслом ад Максіма Грэка прыйшоў да мяне ў Прагу Пётра Мсцилавец* (Алесь Петрашкевіч. Напісане застаеца); Гэткі сон даглядзець не дапі. Каб не званок, то я ў *Празе* даўно быў бы. У *ся-рэд-не-вя-ко-вай Празе!* З Францыскам Скарынам! (Аляксей Якімовіч. Свята Францыска Скарыны); ...*І торба кніг маіх сяятых, якія// Мне трэба ўратаваць ад пошасці, ад мору,//Што ў Празе лягта косіць гараджсанай,//А больш за ўсё – ад служак Фердынанда...* (Максім Танк. У Татрах); *Бо з Прагі тут нейкі Скарына//Кнігі злаўчыўся вазіць на радзіму,// Якую чамусьці пакінуў* (Янка Сіпакоў. Кантрабанда).

Пашырэнне гісторыка-культурнага плана адбываеца за кошт уключэння ў сказ (на аснове супастаўляльных ці супрацьпастаўляльных адносін) урбоніма *Прага* і (адпаведна звязаным з біографіяй Скарыны беларускім рэаліям) урбонімаў *Полацк* ці *Вільня*: *Малы Францішак ведаў, што маці яго называлася Маргарытай, што на свет божы ён прыйшоў у Вільні, што сюды, у Прагу ён з бацькам і Сімяонкам прыехаў з Вільні* (Алег Лойка. Скарына на Градчанах); *Хатнімі, прывезенымі з Полацка ў Прагу, аказваеца і рушнік з народным арнаментам, на які аўтар «прымацаваў» свой герб, і вярэнька з накрыўкай* (Сяргей Панізік. На цеціве рэха). У такім ужыванні сувязь гарадоў абагульняеца да сувязі народных культур.

Па-мастацку арыгінальна і ярка пра гэту сувязь/сузалежнасць сказаў Уладзімір Каракевіч у сваім эсэ «*Вера ў сілу дабрыні, або сын Беларусі, сын Прагі*», утварыўшы з гіпа-гіперанімічнысці онімамі *Беларусь* і *Прага*

ёмістую метанімічную перыфразу, якую вынес ў назуву. Ёю выразна падкрэсліваецца прыналежнасць Скарыны дзвюм культурам. У большай меры ўсё ж беларускай: у тэксле эсэ гэтая перыфраза дапаўняеца лагічнымі азначэннямі, якія канкрэтывуюць «родненія адносіны» – родны сын *Беларусі і прыёмны сын Прагі*.

Канцэнтруюць гісторыка-культурную інфармацыю групы ўрбонімаў, якімі кадзіруюцца пэўныя этапы жыцця Ф. Скарыны за межамі Беларусі – вучоба, атрыманне навуковага тытула, пачатак кнігавыдавецкай дзейнасці, што разлічана на чытацкую дасведчанасць. Пры яе адсутнасці пералічаныя ўрбонімы толькі акрэсліваюць простору Скарынавых падарожжаў, аднак хаваюць неразгаданым вобразную інтэрпрэтацыю гісторыка-культурнірвх фактаў і асобы Скарыны: *У Кракаве, Падуі, Празе, Мілан// Ніхто мяне словам благім не памяне// Я сеяў у сэрцах людзей паспалітых// У душах знявераных і знябытых* (Васіль Вітка. Беларуская калыханка). Асобна ці ў спалучэнні з такімі ўрбонімамі найменне *Прага* ўжываеца як сімвал аддаленасці Скарыны ад Беларусі, яго смутку па радзіме, што можа стылістычна падкрэслівацца эмацыянальным проціпастаўленнем гэтых урбонімаў онімам беларускіх рэалій: *Мне віначэрпі Падуі, Кракава, Прагі// З сонечным сокам кубкі падносілі залатыя// Ды не маглі наталіць яны смагі// Так, як звычайны карэц, калі чэрпну маёй Палаты я* (Генадзь Бураўкін. Скарына).

Прадуктыўным спосабам асваення мастацкім мысленнем урбоніма *Прага* застаецца яго развіццё азначэннямі-эпітэтамі. Культурна-інфармацыйную функцыю выконваюць у мастацкіх і мастацка-публіцыстрвчных тэкстах лагічныя азначэнні чэшская, гусіцкая, каталіцкая, вольная, далёкая. Яны скіроўваюць на канкрэтныя, стылістычна і зместава значныя адзнакі аб'екта, абстрагуючыся ад усяго багацця вобразных зместаў. Імі падкрэсліваецца дзяржаўная прыналежнасць горада, асноўная рэлігія яго жыхароў, распаўсюджаны ў ім грамадскі рух, грамадская атмасфера, аддаленасць: *На славянскіх землях тады было толькі два універсітэты – у чэшскай Празе і ў польскім Кракаве* (Анатоль Клышка. Францыск Скрына...); *I ці стане чытаць ім, Скарынам, надрукаваную ў каталіцкай Празе кнігу праваслаўны князь Канстанцін Астрожскі?* (Алег Лойка. Францыск Скарына...).

Большую вобразна-стылістычную значнасць надаюць урбоніму *Прага* нетрадыцыйныя эпітэты, у іх пераважае індывідуальна-аўтарскі падыход да адлюстравання культурна-гістарычных падзеяў, праз якія акрэсліваецца вобраз Скарыны. Прыгажосць і велічнасць упадабанага першадрукаром горада передае эпітэт *раскошны*: *Вякі пазнаю навобмацак: Прага рас-*

кошная ўчора збірала гатоўна ў дарогу далёкую дзіўнага госця полацкага (Сяргей Панізнік. Пад Млечным шляхам). На гасціннасць да чужынцаў указвае эпітэт прыязны: *У Празе прыязнай не знаю// Адзіноты невясёлай// А сэрца неспакойна ўсё ж бывае, // Б'еца ад нязнанай муки* (Станіслаў Шушкевіч. Скарына ў Празе). Адзінкавым у нашым аналізе ўяўлецца прыклад адмоўнай ацэначнасці гэтага ўрbonіма, выказанай вуснамі ідэйных праціўнікаў Скарыны. У паэме «Самота паломніцтва» Рыгор Барадулін ужывае вельмі эфектны эпітэт – скамянелая (Прага), у якім кантэкст рэалізуе і ўзаемаўзмацняе некалькі аказіянальных значэнняў: ‘пабудаваны з каменя’, ‘непрыступны’, ‘непрабівальны’, ‘стрыманы ў эмоцыях’, ‘вельчны, поўны самапавагі’: *А тут гусіцкі ерэтык// Надрукаваць святыя кнігі// Пасмеў// Уперад ад Масквы// У Вільні, ў скамянелай Празе.*

Мае распаўсюджанне на Беларусі і традыцыйнае ў Чэхіі спалучэнне Злата Прага ці фанетычна асвоенае Залатая Прага. Абодва варыянты ўжывае ў сваім рамане-эсэ Алег Лойка. У аповесці для дзяцей «Скарына на Градчанах» ён стварае на аснове гэтага спалучэння вобразны паралізм золата (даброты гасцінай, але няроднай Прагі) – дыямент (духовнае багацце Радзімы). Такое вобразнае пераасэнсаванне ўключана ва ўнутраны маналог Скарыны, звернуты да дзяцей і карэлюе з выказаным у сваіх выданнях рэальнym Скарынам узвышшанага, арганічнага чалавеку замілавання да Бацькайшчыны: *Сэрца маё баліц; мучыцца душа мая: прывёз я вас сюды ў Залатую Прагу, даўши вам золата Прагі і забраўши дыяменты радзімы, зямлю мілую, родную мою.* Уладзімір Каракевіч ва ўзгаданым ужо эсэ падае традыцыйны выраз у форме цытаты, судносячы свае меркаванні з магчымымі меркаваннямі Скарыны, злучаючы гістарычны і сучасны планы адным культурным стрыжнем: *Але Прага, несумненна, чудоўнейшая з гарадоў, у якіх яму даводзілася жыць. Не такая, як зараз, але, несумненна, ужо «Залатая Прага».*

У стылістычных мэтах беларускія пісьменнікі выкарыстоўваюць аманімічныя і паранімічныя адносіны ўрbonіма з апелятывамі. Напрыклад, Сяргей Панізнік узнаўляе забытага значэнне слова *прага* і праз яго тлумачэнне пераходзіць у культурнае вымярэнне гістарычных судачыненняў Скарыны і Прагі: *Але ж так званы культурны пласт ствараўся нашымі папярэднікамі не толькі на ўласным котлішчы, але і за прагай. Словам «прага» называлі даўнія славяне агароджсаную жэрдкамі ўскрайну паселішча. І ўспомніўся горад з той жа назвай – Прага чэшская (бо існуе яичэ і Прага ля Варшавы).* Менавіта там здабываю славнавядомы палачанін першыя крупнікі ў мацярык нашай культуры (Сяргей Панізнік. На цеціве часу). Па-мастаку ўвасобленыя эўрыстычныя звесткі больш ха-

рактэрныя празайчаму тэксту. У паэтычных тэкстах абыгryваеца сэнсавая і рыфма-рытмічна асаблівасць літаратурных амонімаў і паронімаў: Стылістычны эфект ствараеца супастаўленнем урбоніма з узуальнымі апелятывамі, значэнне якіх здольнае дынамічна перадаць патэнцыяльна вобразную характеристыку: *прага* ‘моцнае жаданне’, ‘імкненне’; *прагна* ‘з моцным жаданнем’, ‘з нецярплівым чаканнем’: *Хіліла да кнігі – прага,// Перад народам павіннасць.*// З табою віталася *Прага,*// Чырванабровая Вільня (Кастусь Жук. Францішку Скарыне); *Успомні час той, залатая Прага,*// калі ў аздобе срэбраных бяроз// глядзела на цябе любоўна, *прагна*// Скарынава радзіма – Беларусь (Мікола Федзюковіч. Споведзь); *Дарогаю Петрапі палячанін*// У *Прагу з прагай руннасці прыйшоў,*// Каб іх імёны потым спалучалі,*// Нібы на храмах постаці крыжоў* (Рыгор Барадулін. Скарынавы сляды). Фармальная падабенства оніма і апелятыва выклікае перанясенне і ўзаемадзеянне іх значэнняў, чым узбагачаеца вобразны змест, падкэсліваеца факт актыўнага супрацоўніцтва, узаемаразумення чалавека і горада, беларускай і чэшскай культур, іх спрыянне Скарыне ў яго самаадданай натхняльнай працы.

Ва ўжыванні ўрбоніма *Прага* беларускія пісьменнікі рэалізуюць не толькі яго сэнсавыя, але і фона-гукавыя асаблівасці (што адзначаеца аднак не часта). Напрыклад, у паэме Уладзіміра Скарынкіна «Астральны знак Скарыны» перадаеца гукавы эфект грамавых раскатоў, пра якія паведамляеца ў вершаваным лінейным радку: *Пасвіствае вечер, нібы акарына,// Грукоча над Прагай раскацісты гром.*// У цеснай каморы Францішак Скарына// Штось піша і піша гусіным пяром.

Урбонім *Прага* набывае вобразнае развіццё ў вытворным прыметніку *пражскі*, поліфункциянальным у семантычным і прагматычным плане. Гэты прыметнік указвае на гістарычную асабу – паплечніка Яна Гуса, вучонага-рэфарматара Ераніма Пражскага, чыё імя ў беларускім мастацкім тэксле ўжываеца як сімвал грамадскага развіцця Прагі і Еўропы. Факт яго прапаведніцтва на Беларусі гусіцкіх ідэй выкарыстоўваеца для падкрэслення агульнасці духоўнага жыцця і культурна-гістарычнай прасторы еўрапейскіх нароўдаў. Прыметнік *пражскі* стварае канкрэтна-гістарычны план вобразнага адлюстравання Прагі, што выяўляеца ў мінімальным кантэксце, спалучэнні з найменнямі гарадскіх рэалій: *пражская готыка, пражскія міячане, пражскія званы, пражскі магістрат, пражскі друкар і інш.* Аналагічную мастацкую функцыю выконвае этонім *пражсане*.

Ужыванне ўрбоніма *Прага* ў тэкстах беларускай мастацкай Скарынііны актыўнізуеца ў 60-я гады XX ст., калі «навуковая і творчая грамад-

скасць нашай рэспублікі па-сур'ёзnamу пачала асэнсоўваць вобраз Скарыны як Першадрукара»<sup>9</sup> (дададзім: усходнеславянскіх земляў). У стылёвых адносінах такія мастацкія тэксты вызначаюцца рэалістычным, гісторычна-акрэсленым і/ці рамантычна-узнёслым адлюстрраваннем асобы славутага беларуса, яго часу і культурна-біяграфічных рэалій. Аднак у мастацкім уяўленні вельмі важным паўстае факт вяртання Скарыны ў канцы свайго жыцця ў Прагу (дзе, мяркуюць, ён і памёр). У гэтым выпадку мастацкі тэкст і яго лексічныя сродкі вызначаюцца трагічнай напоўненасцю. Гэта заўважаюць самі пісьменнікі. Напрыклад, Мікола Арочка, прадстаўляючы чытачам сваю драматычную паэму «Судны дзень Скарыны» падкрэслівае: «Постаць Скарыны ўяўляеца мне велічна-трагічнай. Сродкамі драматычнай паэмы мне хочацца разгадаць і асэнсаваць не праста драматычныя моманты яго жыцця, яго тытанічнай працы, але і судны дзень яго, судны час»<sup>10</sup>. Тады ва ўрbonіме *Прага* мастацкі кантэкст канцэнтруе ўвагу на такіх адзнаках яго прагматычнага зместу, як вялікая адлегласць ад Радзімы, адсутнасць у Скарыны магчымасцей працягваць сваю выдавецкую дзейнасць, інтрыгі супраць яго з боку падданых Фердынанда I.

Развіццё беларускай мастацкай Скарыніяны, літаратурна-вобразная інтэрпрэтацыя ўрbonіма *Прага* як значнага тэкставага складніка адбываеца ў напрамку інтэлектуалізацыі, філософскага заглыблення ў скарынаўскую эпоху, духоўнае жыццё і праблемы сучаснасці, што ўзмацняе культурна-гісторычную адзначанасць онімаў *Скарына* і *Прага*. Можна з упэўненасцю сцвярджаць, што сярод 3 тысяч онімаў і вытворных ад іх лексічных сродкаў, ужытых у сваіх выданнях Скарынам<sup>11</sup>, менавіта яго ўласнае імя, а таксама ўрbonімы *Прага* (узноўлены першадрукаром у складзе вытворнага прыметніка) і, безумоўна, *Полацк* вызначаюцца найбольшымі вобразна-стылістычныя і патэнцыямі ў беларускіх мастацкіх тэкстах, бо ўвасабляюць запаветны шлях беларускай культуры, злучаюць часы і народы.

<sup>9</sup> Падарожная кніжка Скарыны / Уклад. С. Панізнік, В. Дышыневіч. Мінск, 1990. С. 45.

<sup>10</sup> Арочка, М.: Судны дзень Скарыны: Фрэскі драматычнай паэмы // Полымя. 1988. № 11. С. 51.

<sup>11</sup> Булыка, А. М., Жураўскі, А. І., Свяжынскі, У. М.: Мова выданняў Францыска Скарыны. Мінск, 1990. С. 205; Слоўнік мовы Скарыны. Т. 3. Анамастыка і тапаніміка / Склад. У. В. Анічэнка. Мінск, 1994. С. 248.